

**RU**

**Сетевая камера  
видеонаблюдения  
RVi-IPC32VL (2.7-12 мм)**



**Паспорт изделия**

Пожалуйста, прочтайте перед эксплуатацией  
и сохраните для дальнейшего использования

[www.rvi-cctv.ru](http://www.rvi-cctv.ru)

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Этот символ обозначает, что внутри устройства имеется высокое напряжение. Контакт с деталями внутри устройства представляет опасность.



Этот символ указывает, что в документации на изделие имеется важная инструкция по его использованию или обслуживанию.

- Не устанавливайте изделие во влажных, запыленных или покрытых копотью помещениях. Невыполнение этого требования может привести к пожару или к поражению электрическим током.
- Если вы почувствуете странный запах или обнаружите дым, выходящий из изделия, прекратите эксплуатацию. В этом случае следует немедленно отсоединить изделие от источника питания. Продолжение эксплуатации изделия в таком состоянии может привести к пожару или к поражению электрическим током.
- При обнаружении неисправности в изделии свяжитесь с ближайшим сервисным центром. Никогда не разбирайте данное изделие и не вносите изменений в его конструкцию. (Компания «РК-Видео» не несет ответственности за проблемы, возникшие в результате внесения изменений в конструкцию изделия или в результате попыток самостоятельно выполнить ремонт изделия).
- При выполнении чистки изделия не допускайте попадания внутрь корпуса жидкостей. Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.

## ВНИМАНИЕ

- Не роняйте на изделие никакие предметы и не ударяйте по нему. Не устанавливайте изделие в местах с сильной вибрацией или вблизи источников магнитного поля.
- Не устанавливайте изделие в местах с высокой (выше 60°C) или низкой (ниже -40°C) температурой или с высокой влажностью. Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.
- Если вы хотите переместить ранее установленное изделие на новое место, то перед тем как выполнить это, отключите питание.
- Во время грозы отсоедините блок питания видеокамеры от сети переменного тока. Невыполнение этого требования может привести к пожару или к повреждению изделия.
- Устанавливайте изделие так, чтобы в объектив не падал прямой солнечный свет и рядом не было источников, излучающих тепло. При воздействии на устройство температуры, выше предельной допустимой, продолжительное время может вывести из строя светочувствительный сенсор.
- Не устанавливайте изделие напротив ярких источников света (солнце, сварочные установки, прожектора), так как это может привести к повреждению светочувствительного сенсора, формирующей изображение.

## УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

Меры безопасности при установке и эксплуатации должны соответствовать требованиям "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

## ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года №768; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 №879.

Условия хранения в соответствии с ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Расчетный срок службы 10 лет.

Регистрационный номер декларации о соответствии ТС №RU Д-СН.AB45.B.86653



Лицензиат товарного знака RVi ООО «РК-Видео» (согласно лицензионному договору №2/Л от 4.05.16 г.)

Место нахождения: 410002, г. Саратов, ул. Им. Чернышевского Н.Г., 177/181, офис 27

## ОБЗОР КАМЕРЫ




Рис. 1 Размеры камеры

## НАЗНАЧЕНИЕ

IP-камера видеонаблюдения (далее КВ) предназначена для осуществления круглосуточной трансляции видеоизображения охраняемой зоны на оборудование сбора, отображения и хранения видеинформации, пункта автономной или централизованной охраны.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Таблица 1

<b>Модель</b>	<b>RVi-IPC32VL (2.7-12 mm)</b>	
Сенсор	1/2.7" КМОП	
Переключение день/ночь	Механический ИК-фильтр	
Объектив	2.7 мм~12 мм	
RAM/ROM	256Мб/16Мб	
Угол обзора	Г:99°~37°, В: 52°~21°	
Нижний порог чувствительности	Цвет: 0.01 лк @ F1.4; Ч/Б: 0 лк @ F1.4 (ИК вкл.)	
ИК-подсветка	30 м	
Отношение сигнал/шум	Более 50дБ	
Компенсация встречной засветки	BLC / HLC / WDR (120дБ)	
Максимальное разрешение изображения, скорость трансляции	Основной поток	1080P (1920×1080) – 25к/с 1.3M (1280×960) – 25к/с 720P (1280×720) – 25к/с D1 (704×576) – 25к/с
	Доп. поток	D1 (704×576) – 25к/с CIF (352×288) – 25к/с
Формат сжатия видео	H.264+ / H.264	
Количество потоков с различными параметрами	2	
Слот памяти	Micro SD, до 128GB	
Сетевой интерфейс	10/100Base-T Ethernet порт	
Сетевые протоколы	ONVIF, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x	
Сетевые инструменты	Встроенный web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera) Сетевой клиент RVi-Smart PSS для Windows XP/7/8, MAC OS; RVi Оператор для Windows 7/8. Мобильные устройства: OS Android, iOS.	
Электропитание	PoE (802.3 af) / DC 12 В, не более 8 Вт	
Степень защиты	IP67, IK10	
Регулировка камеры	3-х осевая (гориз.: 0°~355°; верт.: 0°~75°; крен: 0°~355°)	
Рабочая температура	-40°C~+60°C	
Вес нетто	500 г	
Габаритные размеры	Ø 122 мм × 89 мм	

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Видеокамера	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.
CD с программным обеспечением	1 шт.
Шестигранный ключ	1 шт.
Колпачок RJ45	1 шт.
Комплект крепежа	1 шт.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕТЕВОЙ КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Все основные разъемы КВ расположены на коммутационном кабеле (см. Рис. 2)




Рис. 2 Коммутационный кабель

Таблица 2

№пп	Наименование	Назначение	Тип	Функция
1	LAN	Сетевой порт	10/100Base-T Ethernet порт	Подключается стандартным Ethernet- кабелем. Поддерживает передачу питания по стандарту PoE.
2	DC 12V	Подключение источника питания 12 В	Под коннектор FW-16	-

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

### Установка и настройка

Следуйте описанным далее шагам (см. рис. 3):



Рис. 3

### СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ

Сброс на заводские настройки осуществляется кнопкой расположенной внутри корпуса КВ. Удерживайте кнопку RESET порядка 5 секунд, после чего камера перезагрузится.

#### ВНИМАНИЕ!!!

IP адрес по умолчанию: 192.168.1.108  
Маска подсети по умолчанию: 255.255.255.0  
Логин администратора по умолчанию: admin  
Пароль администратора по умолчанию: admin

### ПРОГРАММА БЫСТРОЙ КОНФИГУРАЦИИ

Программа быстрой конфигурации используется для обнаружения текущего IP адреса сетевой камеры в сети, изменения ее IP адрес, а также использоваться для обновления прошивки камеры.

**ВНИМАНИЕ!** Некоторые функции программы могут быть доступны, только при условии, что IP-камера и компьютер, на котором запущена программа, находятся в одной подсети.

Запустите программу ConfigTool. Интерфейс программы представлен на рисунке 4. В списке устройств (Device list) вы можете видеть IP-адреса устройств, номер порта, маску подсети, шлюз, MAC адрес устройства.




Рис. 4

Выбрав один из IP-адресов в списке устройств, нажмите на нём правой кнопкой мыши, после чего открывается контекстное меню, представленное на рисунке 5.




Рис. 5

Выбрав пункт “Open Device Web”, вы попадете в Web-интерфейс устройства, где вам будет предложено авторизоваться для доступа к сетевому устройству\*.

\* Подробно Web-интерфейс описан в полной инструкции по настройке сетевой камеры

Если вы хотите изменить IP-адрес камеры без входа в Web-интерфейс, необходимо зайти в меню списка устройств утилиты быстрой конфигурации. В меню списка устройств (рис. 4) выберите IP-адрес камеры и нажмите двойным кликом для открытия интерфейса “Login” или выберите IP-адрес в списке устройств и нажмите на кнопку “Login” (рис. 6). На рисунке 7 отображено окно “Login” в котором отображается IP-адрес, имя пользователя, пароль и номер порта. Любой из параметров может быть изменен. Примечание: номер порта должен совпадать с номером TCP порта камеры, установленном в WEB интерфейсе.




Рис. 6

После авторизации будет доступно меню управления сетевыми параметрами камеры (см. рис. 7)




Рис. 7

В данном меню возможно настроить IP адрес КВ, дату/время, произвести обновление прошивки.

## ДОСТУП К WEB-ИНТЕРФЕЙСУ УСТРОЙСТВА

КВ поддерживает управление через Web-интерфейс и через ПО на ПК. Web-интерфейс позволяет просматривать изображение с камеры и осуществлять настройки IP-камеры. Для сетевого соединения IP-камеры необходимо сделать следующее: убедиться что IP-камера физически подключена к локальной сети, установить IP-адреса, маску подсети и шлюз одной сети для ПК и IP-камеры. У IP-камеры стандартный адрес 192.168.1.108, маска под сети 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1, для проверки соединения запустите из командной строки команду ping 192.168.1.108 (см. рис. 8)





Рис. 8

Откройте Internet Explorer и впишите IP-адрес камеры в адресной строке браузера. Например, если у IP-камеры адрес 192.168.1.108, то введите <http://192.168.1.108> в адресной строке Internet Explorer.

При первом подключении к Web-интерфейсу, появится системное сообщение с предложением об установке компонента ActiveX, если нет, то оно появится через минуту после входа в Web-интерфейс. Нажмите на кнопку «OK», операционная система автоматически установит компоненты. Если вы не смогли автоматически установить файл ActiveX, проверьте настройки браузера («Сервис» - «Свойства обозревателя» - «Безопасность» - «Другой»).



После успешной авторизации вы попадете в главное окно WEB интерфейса.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Устройство в транспортной таре перевозится любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69. Хранение устройства в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Устройство не представляет опасности для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды после окончания срока службы. Утилизация проводится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

## **ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи через торговую или монтажную организацию.

При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства.

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности устройства являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- электрический пробой микросхем электронной платы вследствие ошибки в полярности питания.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего руководства.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

## **ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_\_\_\_» 20 \_\_\_\_ г.

ШТАМП  
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

№ Заказ-наряда	Название СЦ

BY

**СЕТКАВАЯ КАМЕРА  
RVi-IPC32VL (2.7-12 мм)**



**Пашпарт вырабы**

Калі ласка, прачытайце перад эксплуатацыяй  
і захавайце для далейшага выкарыстання

[www.rvi-cctv.ru](http://www.rvi-cctv.ru)

## МЕРЫ ЗАСЦЯРОГІ



Гэты знак пазначае, што ўнутры прылады маецца высокая напруга. Кантакт з дэталямі ўнутры прылады уяўляе небяспеку.



Гэты знак паказвае, што ў дакументацыі на выраб маецца важная інструкцыя па яго выкарыстанні або абслугоўванні.

• Не ўсталёўвайце выраб у вільготных, запыленых або пакрытых сажай памяшканнях. Невыкананне гэтага патрабавання можа прывесці да пажару або да паразы электрычным токам.

• Калі вы адчуеце незвычайны пах або выявіце дым, які выходзіць з выраба, спыніце эксплуатацыю. У гэтым выпадку варта неадкладна адлучыць выраб ад крыніцы сілкавання. Працяг эксплуатацыі выраба ў такім стане можа прывесці да пажару або да паразы электрычным токам.

• Пры выяўленні няспраўнасці ў вырабе звязыщеся з найблізкім сэрвісным цэнтрам. Ніколі не разбірайце дадзены выраб і не ўносьце змен у яго канструкцыю. (Кампанія «РК-Віdeo» не нясе адказнасці за праблемы, узніклыя ў выніку ўнясення змен у канструкцыю выраба або ў выніку спроб самастойна выканаць рамонт выраба).

• Пры выкананні чысткі выраба не дапушчайце траплення ўнутр корпусу вадкасцяў. Гэта можа прывесці да пажару або да паразы электрычным токам.

## УВАГА

• Не кідайце на выраб ніякія прадметы і не ўдарайце па ім. Не ўсталёўвайце выраб у месцах з моцнай вібрацыяй або зблізку крыніц магнітнага поля.

• Не ўсталёўвайце выраб у месцах з высокай (вышэй 60°C) або нізкай (ніжэй -40°C) тэмпературай або з высокай вільготнасцю. Гэта можа прывесці да пажару або да паразы электрычным токам.

• Калі вы жадаеце перамясціць раней усталяваны выраб на новае месца, то перад тым як выканаць гэта, адключыце сілкаванне.

• Падчас навальніцы адлучыце блок сілкавання відэакамеры ад сеткі пераменнага току. Невыкананне гэтага патрабавання можа прывесці да пажару або да пашкоджання выраба.

• Усталёўвайце выраб так, каб на яго не трапляла прамое сонечнае святло і побач не было крыніц, якія выпраменяваюць цяпло. Гэта можа прывесці да пажару.

• Не ўсталёўвайце выраб насупраць яркіх крыніц святла (сонца, зварачныя ўсталёўкі, пражэктары), бо гэта можа прывесці да пашкоджання святлоадчувальнага сэнсара, што фарміруе малюнак.

## УКАЗАННІ МЕР БЯСПЕКІ

Канструкцыя выраба задавальняе патрабаванням электра- і пажарнай бяспекі па ДАСТ 12.2.007.0-75 і ДАСТ 12.1.004-91.

Меры бяспекі пры ўсталёўцы і эксплуатацыі павінны адпавядаць патрабаванням "Правіл тэхнічнай эксплуатацыі электраустановак спажыўцоў" і "Правіл тэхнікі бяспекі пры эксплуатацыі электраустановак спажыўцоў".

## **ЮРЫДЫЧНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ**

Прадукцыя выраблена ў адпаведнасці з ТР ТС 020/2011 «Аб бяспецы нізкавольтнага абсталявання», ТР ТС 004/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў»

Адпавядзе патрабаванням ТР ТС 004/2011 «Аб бяспецы нізкавольтнага абсталявання», зацверджаны Рашэннем Камісіі Мытнага саюза ад 16 жніўня 2011 года №768; ТР ТС 020/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў», зацверджаны Рашэннем Камісіі Мытнага саюза ад 9 снежня 2011 №879.

Умовы захоўвання ў адпаведнасці з ТР ТС 004/2011 «Аб бяспецы нізкавольтнага абсталявання», ТР ТС 020/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў».

Разліковы тэрмін службы 10 гадоў.


Рэгістрацыйны нумар дэкларацыі аб адпаведнасці ТС №RU Д-СН.AB45.B.86653



Ліцэнзіят таварнага знака RVi ОOO «РК-Відео» (згодна з ліцэнзійнай дамове №2/Л от 4.05.16 г.)

Месца знаходжання: 410002, г. Саратаў, ул. Им. Чарнышэўскага Н.Г., 177/181, офіс 27

## АГЛЯД КАМЕРЫ



Мал. 1 Знешні від і памеры

## ПРЫЗНАЧЭННЕ

IP-камера відэаназірання (далей КВ) прызначана для ажыццяўлення кругласутачнай трансляцыі відэамалюнка ахоўнай зоны на абсталяванне збору, адлюстравання і захавання відэайнфармацыі, пункта аўтаномнай або цэнтралізаванай аховы.

## СПЕЦЫФІКАЦЫЯ

Табліца 1


<b>Мадэль</b>	<b>RVi-IPC32VL (2.7-12 mm)</b>	
Сэнсар	1/2.7" КМОП	
Пераключэнне дзень / ноч	Механічны ГЧ-фільтр	
Аб'ектыў	2.7 мм~12 мм	
RAM/ROM	256Мб/16Мб	
Кут агляду	Г:99°~37°, В: 52°~21°	
Ніжні парог адчувальнасці	Цвет: 0.01 лк @ F1.4; Ч/Б: 0 лк @ F1.4 (ИК вкл.)	
ВК-падсвятленне	30 м	
Стайлленне сігнал / шум	Больш 50дБ	
Кампенсацыя сустрэчнай засвятлення	BLC / HLC / WDR (120дБ)	
Максімальны дазвол малюнка, хуткасць трансляцыі	Асноўны паток	1080P (1920×1080) – 25к/с 1.3M (1280×960) – 25к/с 720P (1280×720) – 25к/с D1 (704×576) – 25к/с
	Доп. паток	D1 (704×576) – 25к/с CIF (352×288) – 25к/с
Фармат сціску відэа	H.264+ / H.264	
Колькасць патокаў с рознымі параметрамі	2	
Слот памяці	Micro SD, до 128GB	
Сеткавай інтэрфейс	10/100Base-T Ethernet порт	
Сеткавыя пратаколы	ONVIF, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x	
Сеткавыя інструменты	Ўбудаваны web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera) Сеткавы клиент RVi-Smart PSS для Windows XP/7/8, MAC OS; RVi Оператор для Windows 7/8. Мабільныя прылады: OS Android, iOS.	
Электрасілкаванне	PoE (802.3 af) / DC 12 В, не больш за 8 Вт	
Ступень абароны	IP67, IK10	
Рэгуляванне камеры	3-х восевая (гориз.: 0°~355°; верт.: 0°~75°; крен: 0°~355°)	
Рабочая тэмпература	-40°C~+60°C	
Вага нета	500 г	
Габарытныя памеры	Ø 122 мм × 89 мм	

## КАМПЛЕКТ ПАСТАЎКІ

Відэакамера	1 шт.
Пашпарт вырабы	1 шт.
Індывідуальная ўпакоўка	1 шт.
CD с праграмным забеспячэннем	1 шт.
Шасцігранная ключ	1 шт.
Каўпачок RJ45	1 шт.
Камплект крапяжу	1 шт.

## ПАДЛУЧЭННЕ СЕТКАВАЙ КАМЕРЫ ВІДЭНАЗІРАННЯ

Усе асноўныя раздымы KB размешчаны на камутацыйным кабелі (гл. мал. 2)



Мал. 2 Камутацыйны кабель

Табліца 2

№пп	Найменне	Прызначэнне	Тып	Функцыя
1	LAN	Сеткавы порт	10/100Base-T Ethernet порт	Падключаецца стандартным Ethernet- кабелем. Падтрымлівае передачу харчавання па стандарце PoE.
2	DC 12V	Падключэнне крыніцы харчавання 12 В	Пад коннектор FW-16	-

## ПАДРЫХТОЎКА ДА ПРАЦЫ

Усталёўка і наладка. Прытрымлівайцеся апісаным далей крокам (гл. мал. 3)



Мал. 3

## СКІД НА ЗАВАДСКІЯ НАЛАДКІ

Скід на завадскія наладкі здзяйсняецца кнопкай, што размешчана ўнутры корпуса КВ. Утримлівайце кнопкую RESET каля 5 секунд, пасля чаго камера перазагрузіцца.

### ВНИМАНИЕ!!!


IP адрес по умолчанию: 192.168.1.108  
Маска подсети по умолчанию: 255.255.255.0  
Логин администратора по умолчанию: admin  
Пароль администратора по умолчанию: admin

## ПРАГРАМА ХУТКАЙ КАНФІГУРАЦЫИ

Праграма хуткай канфігурацыі выкарыстоўваецца для выяўлення бягучага IP адраса сеткавай камеры ў сетцы, змены яе IP адреса, а таксама выкарыстоўваецца для абнаўлення прашыўкі камеры.


**УВАГА!** Некаторыя функцыі праграмы могуць быць даступны, толькі пры ўмове, што IP-камера і кампютар, на якім запушчана праграма, знаходзяцца ў адной падсетцы.

Запусціце праграму Config Tool. Інтэрфейс праграмы прадстаўлены на малюнку 4. У спісе прылад (Device list) вы можаце бачыць IP-адресы прылад.



Мал. 4

Выбраўшы адзін з IP-адрасоў ў спісе прылад, націсніце на ім правай кнопкай мышы, пасля чаго адкрываецца контэкстнае меню, прадстаўленае на малюнку 5




Мал. 5

Выбраўшы пункт "Open Device Web" , вы трапіце ў Web - інтэрфейс прылады , дзе вам будзе прапанавана аўтарызавацца для доступу да сеткавага прылады \* .


\* Падрабязна Web - інтэрфейс апісаны ў поўнай інструкцыі па наладжванні сеткавай камеры

Калі вы хочаце змяніць IP - адрес камеры без ўваходу ў Web - інтэрфейс , неабходна зайдзі ў меню спісу прылад ўтыліты хуткай канфігурацыі. У меню спісу прылад выбірэце IP - адрес камеры і націсніце падвойным клікам для адкрыцця інтэрфейсу " Login " ці выберіте IP -адрес у спісе прылад і націсніце на кнопкую " Login " (мал. 6). На малюнку 12 адлюстравана акно " Login " у якім адлюстроўваецца IP - адрес , імя карыстальніка , пароль і нумар порта. Любы з параметраў можа быць зменены. Задўгага: нумар порта павінен супадаць з нумарам TCP порта камеры , устаноўленым у WEB інтэрфейсе. Калі камера абнаўляецца ў фонавым рэжыме , то для доступу да яе выкарыстоўвайце порт 3800 , іншыя парты будуць не даступныя.



Мал. 6

Пасля аўтарызацыі будзе даступна меню кіравання сеткавымі параметрамі камеры (гл. мал. 7)




Мал. 7

У дадзеным меню магчыма наладзіць IP адрас КВ, дату / час, вырабіць абнаўленне прашыўкі.

## ДОСТУП ДА WEB ІНТЭРФЕЙСУ ПРЫЛАДЫ


КВ падтрымлівае кіраванне праз Web інтэрфейс і праз ПЗ на ПК. WEB-інтэрфейс дазваляе праглядаць малюнак з камеры і здзяйсняць наладкі IP-камеры. Для сеткавага злучэння IP-камеры неабходна зрабіць наступнае: - упэўніцца што IP-камера фізічна падлучана да лакальнай сеткі. - усталяваць IP-адресы, маску падсеткі і шлюз адной сеткі для ПК і IP-камеры. У IP-камеры стандартны адрас 192.168.1.108, маска падсеткі 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1. - для праверкі злучэння запусціце з каманднага радка каманду ping 192.168.1.108 (гл. мал. 8)



Мал.8

Адкрыйце Internet Explorer і ўпішыце IP-адрас камеры ў адрасны радок браўзера. Напрыклад, калі ў IP-камеры адрас 192.168.1.108, то ўвядзіце <http://192.168.1.108> у адрасным радку Internet Explorer.

Пры першым падключэнні да WEB інтэрфейсу, з'яўляеца сістэмнае паведамленне з прапановай аб усталяванні кампанента ActiveX webrec.cab, калі не, то яно з'явіцца праз хвіліну пасля ўваходу ў WEB-інтэрфейс. Націсніце на кнопкі OK, аперацыйная сістэма аўтаматычна ўсталяюе кампаненты. Калі вы не змаглі аўтаматычна ўсталяваць файл ActiveX, праверце налады браўзера (Сэрвіс-Уласцівасці агліядальніка-Бяспека-Іншы ...).



Пасля паспяховай аўтарызыцыі вы трапіце ў галоўнае акно WEB інтэрфейсу.

## ТРАНСПАРТЫРОЎКА І ЗАХОЎВАННЕ

Прылада ў транспартнай тары перавозяцца любым відам крытых транспортных сродкаў (у чыгуначных вагонах, закрытых аўтамашынах, трумах і адсеках судоў, герметызаваных ацяпляльных адсеках самалётаў і г.д.) у адпаведнасці з патрабаваннямі дзеючых нарматывных дакументаў. Умовы транспартавання павінны адпавядаць умовам захоўвання 5 па ДАСТ 15150-69. Захоўванне прылады ў транспартнай тары на складах вытворцы і спажыўца павінна адпавядаць умовам 1 па ДАСТ 15150-69.

## УТЫЛІЗАЦЫЯ СМЕЦЦЯ

Прылада не ўяўляе небяспекі для жыцця і здароўя людзей, а таксама для навакольнага асяроддзя пасля заканчэння тэрміну службы. Утылізацыя праводзіцца без прыняцця спецыяльных мер абароны навакольнага асяроддзя.

## ГАРАНТЫ ВЫТВОРЦЫ

Прадпрыемства-вытворца гарантую адпаведнасць прылады патрабаванням тэхнічных умоў пры выкананні спажыўцом умоў транспартавання, захоўвання, мантажу і эксплуатацыі.

Гарантыйны тэрмін эксплуатацыі - 36 месяцаў з даты продажу праз гандлёвую або мантажную арганізацыю.

Пры адсутнасці адзнакі аб даце продажу гарантыйны тэрмін лічыцца ад даты вытворчасці.

Гарантыйныя абавязацельствы несапраўдныя, калі прычынай няспраўнасці прылады з'яўляюцца:

- наўмысная псута;
- пажар, паводка, стыхійныя бедствы;
- аварыі ў сеткі харчавання;
- электрычны пробай мікрасхем электроннай платы з прычыны памылкі ў палярнасці харчавання.

Гарантыйныя абавязацельствы дзейнічаюць толькі пры прад'яўленні сапраўднага кіраўніцтва.

Прадпрыемства-вытворца не нясе адказнасці і не пакрывае ўрону за дэфекты, якія ўзніклі па віне спажыўца пры незахаванні правіл эксплуатацыі і мантажу.

## ГАРАНТЫЙНЫ ТАЛОН

Серыйны нумар: \_\_\_\_\_

Дата продажу «\_\_\_\_\_» 20 \_\_\_\_ г.

Штампue  
Прадаўцы

Адзнакі аб рамонце:

№ Заказ-нарада	Назва СЦ

**KZ**

**БЕЙНЕБАҚЫЛАУ  
ЖЕЛПЛІК КАМЕРАСЫ  
RVi-IPC32VL (2.7-12 мм)**



**Онім туралы мәліметтер парагы**  
Пайдаланбас бұрын оқып шығыңыз  
және болашақта пайдалану үшін сақтап  
[www.rvi-cctv.ru](http://www.rvi-cctv.ru)

## САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ



Бұл символ құрылғының ішінде жоғары кернеудің бар екендігін белдіреді. Құрылыштың ішіндегі бұйымдармен жанасу қауіпті болып табылады.



Бұл символ бұйымға арналған құжаттамада оны қолдану және қамсыздандыру жөніндегі маңызды нұсқаулық бар екендігін көрсетеді.

- Бұйымды дымқыл, шаңданған немесе ыспен қапталған бөлмелерде орнатпаңыз. Бұл талаптың орындалмауы өrtке немесе электр тоғына ұшырауға алып келуі мүмкін.
- Егер сіз күмәнді ііс сезсеңіз немесе бұйымнан шығып жатқан түтінді анықтасаңыз, пайдалануды тоқтатыңыз. Бұл жағдайда дереу бұйымды қорек көзінен ажырату керек. Бұйымды мұндай жағдайда пайдалануды жалғасырсаңыз, бұл өrtке немесе электр тоғына ұшырауға алып келуі мүмкін.
- Бұйымда ақаулық анықталған кезде жақын маңдағы сервистік орталықпен хабарласыңыз. Осы бұйымды ешқашан бөлшектеменіз және оның құрылымына өзгерістер енгізбеніз. («РК-Видео» компаниясы бұйым құрылымына өзгерістер енгізу нәтижесінде немесе бұйымды жөндеу жұмыстарын өздігінен орындау әрекеттерінің нәтижесінде туындаған мәселелер үшін жауапты болмайды).
- Бұйымды тазартқан кезде корпустың ішіне сұйықтықтың енуіне жол бермеңіз. Бұл өrtке немесе электр тоғына ұшырауға алып келуі мүмкін.

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

- Бұйымға ешқандай заттар құлатпаңыз және оның соқпаңыз. Бұйымды қатты діріл бар немесе магнитті өріс көзіне жақын жерде орнатпаңыз.
- Бұйымды жоғары ( $60^{\circ}\text{C}$  жоғары) немесе төмен ( $-40^{\circ}\text{C}$  төмен) температуralы немесе жоғары ылғалдықты жерлерде орнатпаңыз. Бұл өrtке немесе электр тоғына ұшырауға алып келуі мүмкін.
- Егер сіз бұрын орнатылған бұйымды жаңа орынға ауыстырығыңыз келсе, онда орындау алдында қорек көзін сөндіріңіз.
- Найзағай кезінде бейнекамераның қоректену блогын айнымалы тоқ желісінен ажыратыңыз. Бұл талаптың орындалмауы өrtке немесе бұйымның зақымдануына алып келуі мүмкін.
- Бұйымды оған тұра күн сәулелері түспейтіндей және жанынжа жылу шығаратын көздер болмайтында орнатыңыз. Бұл өrtке алып келуі мүмкін.
- Бұйымды жарқын жарық көздеріне (күн, дәнекерлеу қондырғылар, прожектор) қарсы орнатпаңыз, себебі бұл бейне құратын жарыққа сезімтал сенсорының зақымдануына алып келуі мүмкін.

## ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫНЫҢ НҰСҚАУЛАРЫ

Бұйым құрылымы МЕМСТ 12.2.007.0-75 және МЕМСТ 12.1.004-91 бойынша электрлік және өrtке қауіпсіздігің талаптарын қанагаттандырады.

Орнату және пайдалану кезіндегі қауіпсіздік шаралары «Тұтынушылардың электрлік қондырғыларын техникалық пайдалану ережелерінің» және «Тұтынушылардың электрлік қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережелерінің» талаптарына сәйкес келуі керек.

## ҚҰҚЫҚТЫҚ АҚПАРАТ

«Вольтты жабдықтар қауіпсіздігі туралы» ТР ТС 004/2011 сәйкес жасалған өнімдер ТР ТС 020/2011 «техникалық құралдардың электромагнитті үйлесімділігі»

ТР ТС 004/2011 16 тамыз 2011 №768 Кеден одағының комиссиясының шешімімен бекітілген, «төмен вольтты жабдықтарды қауіпсіздігі туралы» кездесті; 2011 жылдың 9 желтоқсанында №879 Кеден одағы комиссиясының шешімімен бекітілген ТР ТС 020/2011 «техникалық құралдардың электромагнитті үйлесімділігі»,

«Вольтты жабдықтар қауіпсіздігі туралы» ТР ТС 004/2011 сәйкес Сақтау шарттары ТР ТС 020/2011 «техникалық құралдардың электромагнитті үйлесімділігі.»

10 жыл жобалау өмір.


Сәйкестікті ТС №RU Д-СН.АВ45.В.86653 декларациясын тіркеу номірі.



Лицензиат тауар таңбасын RVi ООО «РК-Видео» (сәйкес лицензиялық шарт №2/Л от 4.05.16 г.)

Орналасқан жері: 410002, г. Саратов, ул. Им. Чернышевский Н.Г., 177/181, кеңсе 27

## **КАМЕРАҒА ШОЛУ**



Сур. 1 Сыртқы көрінісі мен өлшемдері

## **ТАҒАЙЫНДАЛУЫ**

Бейнебақылау IP -камерасы (ары қарай БК) жиналалмалы жабдықтағы қорғалатын аймақтың бейнесуретін тәулік бойы көрсетілуін қамтамасыз ету үшін, бейнеақпаратты көрсету және сақтау, автономды немесе орталықтандырылған күзет пункті үшін арналған.

## СИПАТТАМА

Кесте 1


<b>Моделі</b>	<b>RVi-IPC32VL (2.7-12 mm)</b>	
Сенсоры	1/2.7" КМОП	
Күн / Тұн коммутация	Механикалық ИК сұзгіні	
Линза	2.7 мм~12 мм	
RAM/ROM	256Мб/16Мб	
Қарап бұрышы	Г:99°~37°, В: 52°~21°	
Төменгі шегі	Тұс: 0.01 лк @ F1.4; Ч/Б: 0 лк @ F1.4 (ИК вкл.)	
IR жарықтандыру	30 м	
Сигнал / шу	Көбірек 50дБ	
Backlight өтемақы	BLC / HLC / WDR (120дБ)	
Кескіннің максималды рұқсат, аударма жылдамдығы	Басты тізбек	1080P (1920×1080) – 25к/с 1.3M (1280×960) – 25к/с 720P (1280×720) – 25к/с D1 (704×576) – 25к/с
	Қосымша. ағыны	D1 (704×576) – 25к/с CIF (352×288) – 25к/с
Бейне қысу форматы	H.264+ / H.264	
Түрлі параметрлерін с тізбектердің саны	2	
Жады ұясы	Micro SD, до 128GB	
Желлік интерфейс	10/100Base-T Ethernet порт	
Желі хаттамалары	ONVIF, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x	
Желі құралдары	Кіріктірілген web-сервер (IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera) Желі клиент RVi-Smart PSS для Windows XP/7/8, MAC OS; RVi Оператор для Windows 7/8. Мобильді құрылғылар: OS Android, iOS.	
Күш	PoE (802.3 af) / DC 12 В, не более 8 Вт	
Корғау дәрежесі	IP67, IK10	
Камераны реттеңіз	3-х осьтік (гориз.: 0°~355°; верт.: 0°~75°; крен: 0°~355°)	
Жұмыс температурасы	-40°C~+60°C	
Таза салмагы	500 г	
Габаритті өлшемдер	Ø 122 мм × 89 мм	

## ЖЕТКІЗІЛМ ЖИНАҒЫ

Камкордер	1 дана.
Өнім туралы мәліметтер парагы	1 дана.
Жеке орау	1 дана.
CD с бағдарламалық қамтамасыз ету	1 дана.
Алты қырлы дөңгелек кілт	1 дана.
Қақпағы RJ45	1 дана.
Жиынын белгілеу	1 дана.

## БЕЙНЕБАҚЫЛАУ ЖЕЛІЛІК КАМЕРАСЫН ҚОСУ

Барлық негізгі HF қосқыштары құрылғысында орналасқан (Сур. 2)



Сур. 2 Коммутациялық шоғырсым

Кесте 2

№пп	Ат	Тағайындау	Түрі	Функция
1	LAN	Желілік порт	10/100Base-T Ethernet порт	Стандартты Ethernet- кабелі арқылы жалғаңыз. Ол PoE стандарты бойынша билік беруді қолдайды.
2	DC 12V	Қуат көзін қосу 12 В	FW-16 қосқышы астында	-

## ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

Камераны бетке құрастырғаннан кейін камераның шолу ракурсын баптаңыз (3 сур. қараңыз), осыдан кейін камера тіреуішіндегі бекіткіш бұранданы қатайтыңыз.



Мал. 3

## ЗАУЫТТЫҚ БАПТАУЛАРҒА ҚАЙТАРУ

Зауыттық баптауларға қайтару БК артқы панелінде орналасқан батырмамен жүзеге асырылады. RESET батырмасын шамамен 5 секунд ұстап тұрыңыз, осыдан кейін камера қайта жүктеледі.

### ВНИМАНИЕ!!!

IP адрес по умолчанию: 192.168.1.108  
Маска подсети по умолчанию: 255.255.255.0  
Логин администратора по умолчанию: admin  
Пароль администратора по умолчанию: admin

## ЖЫЛДАМ КОНФИГУРАЦИЯ БАҒДАРЛАМАСЫ

Жылдам конфигурация бағдарламасы желідегі желілік камераның ағымдағы IP мекенжайын анықтау үшін, оның IP мекен-жайын өзгерту үшін қолданылады, сонымен қатар камераның бағдарламасын жаңарту үшін қолданылуы мүмкін.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Бағдарламаның кейбір функциялары IP-камера мен бағдарлама қосылған компьютер бір ішкі жүйеде орналасқан жағдайда ғана қол жетімді.

Бағдарламаны іске қосыныз Config Tool. Бағдарлама интерфейсі 4 суретте ұсынылған. Құрылғылар тізімінде (Device list) сіз құрылғылардың IP-мекен-жайларын.

**ConfigTool**

Device List					
SN	IP Address	Port	Subnet Mask	Default Gat...	Mac Address
1	10.7.6.47	37777	255.255.0.0	10.7.0.1	52:54:4c:ff:90:5d
2	10.7.8.21	37777	255.255.0.0	10.7.0.1	52:54:4c:fd:58:e4
3	10.7.10.104	37777	255.255.0.0	10.7.0.1	52:54:4c:fd:58:51
4	10.7.2.2	37777	255.255.0.0	10.7.0.1	00:05:23:16:24:48
5	10.7.1.113	37777	255.255.0.0	10.7.0.1	52:54:4c:fa:35:37
6	10.7.10.91	37777	255.255.0.0	10.7.0.1	00:12:26:45:23:65
7	192.168.0.108		255.255.0.0	192.168.0.1	00:1a:6b:90:57:ab
8	10.7.2.61	37777	255.255.0.0	10.7.0.1	00:09:30:ad:00:12

Tip: You can click "login" button directly and then input corresponding information to login.

Refresh (R) Login (L) Logout (C)

Сур. 4

Бірді из мекенжайдың IP- құрылымның тізбесінде таңдал алғып, тінтуірдің он түймесімен онда бас-, кейін ненің 5 суретте ұсын- контексті дастархан мәзірім ашылатын.

**ConfigTool**

Device List					
SN	IP Address	Port	Subnet Mask	Default Gat...	Mac Address
1	10.7.6.47	37777	255.255.0.0	10.7.0.1	52:54:4c:ff:90:5d
2	10.7.8.21	37777	255.255.0.0	10.7.0.1	52:54:4c:fd:58:e4
3	10.7.10.104	37777	255.255.0.0	10.7.0.1	52:54:4c:fd:58:51
4	10.7.2.2	37777	255.255.0.0	10.7.0.1	00:05:23:16:24:48
5	10.7.1.113	37777	255.255.0.0	10.7.0.1	52:54:4c:fa:35:37
6	10.7.10.91	37777	255.255.0.0	10.7.0.1	00:12:26:45:23:65
7	192.168.0.108		255.255.0.0		00:1a:6b:90:57:ab
8	10.7.2.61	37777	255.255.0.0	10.7.0.1	00:09:30:ad:00:12

Tip: You can click "login" button directly and then input corresponding information to login.


Refresh (R) Login (L) Logout (C)

Сур. 5

"Open Device Web" пункттын таңдал алғып, сендер құрылымның интерфейсінің Web-деген кездестіресіндер, қайда сендерге бол- рұқсат алу үшін авторластыру ұсын- к желілік устройству\*.


\*Егжей-төгжей Web- интерфейс ша желілік камераның күйтте- толық нұсқауда суретте-

Сендер IP- камераның мекенжайының кіре беріспен Web- интерфейс өзгерту қаласандар, аспа-жалап конфигурацияның утилиты құрылымының тізбесінің дастархан мәзіріне деген соғуға қажетке. Құрылымның тізбесінің дастархан мәзірінде IP- камераның мекенжайының таңдал ал- және қос кликом "Login" немесе выберите IP- интерфейсінің ашылымы үшін мекенжай құрылымның тізбесінде бас- және "Login"( Сур. 6) деген түймеге деген бас-. 12 суретте кейіпте- "Login" терезесі нешишіде кейіптел- IP- мекенжай, пайдаланушының атының, шартты белгі және порттың нөмірінің. Көрінген параметрлерден мүмкін өзгерілген. Ескерту: порттың нөмірі камераның портының TCP нөмірімен түйісуге керек, ара WEB тағайынды интерфейсте.



Сур. 6


Кейін авторландыр- жетімді басқарманың дастархан мәзірі камераның(рис. 7 қара) желілік параметрлерімен болады.



Сур. 7

## ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ WEB ИНТЕРФЕЙСІНЕ ҚОЛ ЖЕТИМДІЛІК

БК Web интерфейс және ДК-гі БЖ арқылы басқаруды қолданады. WEB-интерфейс камерадан сурет қараша және IP-камераның бапталуын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. IP-камераның желілік қосылысы үшін келесіні жасау керек: - IP-камераның жергілікті желіге физикалық қосылғандығына көз жеткізу. – ДК және IP-камера үшін IP-мекен-жайды, ішкі желі маскасын және бір желі шлюзын орнату. IP-камерада стандартты мекен-жай 192.168.1.108, ішкі желі маскасы 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1. – қосылыстарды тексеру үшін командалық жолақтан ping 192.168.1.108 командасын іске қосыңыз (8 сур. қараңыз)



Сур. 8

Internet Explorer ашып, камераның IP-мекен-жайын браузердің мекен-жай жолағында жазыңыз. Мысалы, егер IP-камерада мекен-жай 192.168.1.108 болса, онда Internet Explorer мекен-жай жолағында <http://192.168.1.108> енгізіңіз.

Сіз бірінші WEB интерфейсіне қосылғанда емес, егер жүйе хабар ActiveX компонентін орнату ұсыныс болып табылады, ол WEB-интерфейс кіргеннен кейін минутына пайда болады. ОК батырмасын басыңыз, операциялық жүйе автоматты түрде компоненттерді орнату болады. Егер сіз автоматты түрде ActiveX файлды орнату алмасыңыз, сіздің браузеріңіз параметрлерін (Күралдар Интернет параметрлері, Қауіпсіздік, Custom Level ...) тексеріңіз.

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li> Элементы ActiveX и модули подключения<ul style="list-style-type: none"><li> Автоматические запросы элементов управления ActiveX<ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="radio"/> Включить</li><li><input type="radio"/> Отключить</li></ul></li><li> Включить фильтрацию ActiveX<ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="radio"/> Включить</li><li><input type="radio"/> Отключить</li></ul></li><li> Выполнять сценарии элементов ActiveX, помеченные как<ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="radio"/> Включить</li><li><input type="radio"/> Отключить</li><li><input type="radio"/> Предлагать</li></ul></li><li> Запуск элементов ActiveX и модулей подключения<ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="radio"/> Включить</li><li><input type="radio"/> Допущенных администратором</li><li><input type="radio"/> Отключить</li><li><input type="radio"/> Предлагать</li></ul></li><li> Запускать антивредоносное ПО для элементов управления ActiveX<ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="radio"/> Включить</li><li><input type="radio"/> Отключить</li></ul></li><li> Использование элементов управления ActiveX, не помеченные как безопасные<ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="radio"/> Включить</li><li><input type="radio"/> Отключить</li><li><input type="radio"/> Предлагать</li></ul></li></ul></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li> Поведение двоичного кода и сценариев<ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="radio"/> Включить</li><li><input type="radio"/> Допущенных администратором</li><li><input type="radio"/> Отключить</li></ul></li><li> Показывать видео и анимацию на веб-странице, не используя Flash<ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="radio"/> Включить</li><li><input type="radio"/> Отключить</li></ul></li><li> Разрешать использовать ActiveX без запроса только у trusted сайтов<ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="radio"/> Включить</li><li><input type="radio"/> Отключить</li></ul></li><li> Разрешить запуск элементов управления ActiveX, которые могут быть опасными<ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="radio"/> Включить</li><li><input type="radio"/> Отключить</li></ul></li><li> Разрешить сценарии<ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="radio"/> Включить</li><li><input type="radio"/> Отключить</li><li><input type="radio"/> Предлагать</li></ul></li><li> Скачивание неподписанных элементов ActiveX<ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="radio"/> Включить</li><li><input type="radio"/> Отключить</li><li><input type="radio"/> Предлагать</li></ul></li><li> Скачивание подписанных элементов ActiveX<ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="radio"/> Включить</li><li><input type="radio"/> Отключить</li><li><input type="radio"/> Предлагать</li></ul></li></ul> |
|---|---|

Кири сәтті кейін сіз веб-интерфейсі негізгі терезесінің алады.

## ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Құрылғы көлікті контейнерлер қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес жабық көлік құралдарын кез келген түріне (теміржол вагондарымен, жабық типті, өткізеді және кемелердің боліктерге, т.б. әуе кемесінің қысыммен қыздырылған боліктерге) тасымалданады отыр. Көлік шарттары ГОСТ 15150-69 сәйкес сақтау шарттарын 5 сәйкес келуге тиіс. Өндіруші қоймаларында көліктік контейнерде сақтаңыз құрылғыны және тұтыну ГОСТ 15150-69 сәйкес жағдайларға 1 сәйкес келуі тиіс.

## КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Құрылғы өмірінің соңына кейін адам өмірі мен денсаулығы және қоршаған орта үшін қауіп төндірмейді. Recycling қоршаған органды қорғау үшін арнайы шаралар қабылдау жүзеге асырылады.

## **КЕПІЛДІК**

Өндіруші тасымалдау, сактау, монтаждау және пайдалану барлық шарттарына сәйкес техникалық жағдай құрылғы талаптарына сәйкестігін кепілдік береді.

Кепілдік мерзімі - сауда-саттық ұйымдастыру немесе монтаждау арқылы сатып алған күннен бастап 36 ай.

Кепілдік мерзімі сату күні туралы белгі болмаған жағдайда шығарылған күннен бастап есептеледі дұрыс жұмыс істемеуіне себеп болса кепілдік жарамсыз болып табылады:

- қасақана зиян;
- өрт, су тасқыны, табиғи апаттар;
- қуат көзінің желісінде жеткіліксіздігі;
- қуат көзінің Поляр жылды қатесіне байланысты электрондық басқарма фишкалар электр ойран.

Тек осы нұсқаулықтағы көрсеткен кезде жарамды Кепілдік.

Өндіруші жауапты емес және пайдалану және орнату ережелерінің тұтынушылық сақталмауына кінәсінен туындаған ақаулар туындаған залал қамтымайды.

## **ПАСВЕДЧАННЕ АБ ПРЫЁМЦЫ И ЎПАКОЎКА**

Серыйны нумар: \_\_\_\_\_

Дата продажу «\_\_\_\_\_» 20\_\_\_\_ г.

Штампue  
прадаўцы

Адзнакі аб рамонце:

№ Заказ-нарада	Сэрвісны цэнтр